

ЗАКЛІК ДА МАРАТОРЫЯ НА АТАМНУЮ ЭНЕРГІЮ Ё ЯПОНІІ І ДА НЕАДКЛАДНАГА ВЫДАЛЕННЯ ЯДЗЕРНАГА ПАЛІВА З АТАМНАЙ ЭЛЕКТРАСТАНЦЫІ Ё ФУКУШЫМЕ

Галоўнай мэтай гэтага закліку з'яўляецца разбурэнне той сцяны маўчання, якая існуе па-за межамі Японіі вакол катастрофы ё Фукушыме. Цяперашнія улады Японіі, на чале з прэм'ер-міністрам Нода, адмаўляюцца ад намеру сваіх папярэднікаў вызваліць краіну ад залежнасці ад атамнай энергіі. У грамадстве не спыняюцца спрэчкі адносна гэтага пытання і ўсё больш павялічваецца незадаволенасць і непрыняцце выкарыстання атамнай энергіі.

Улады Японіі спрабуюць пераканаць сусветную грамадскасць у тым, што маштабы катастрофы нязначныя, сітуацыя пад кантролем і небяспека для жыхароў Японіі мінімальна. Але на самой справе сітуацыя значна адрозніваецца:

- У трох рэактарах, якія працавалі падчас катастрофы, аб'ём уцечкі расплаўленага паліва, якая назіралася ё першым блоку, значна перавышае аб'ём уцечкі расплаўленага паліва падчас усіх папярэдніх аварый. Акрамя таго, такое паліва на практыцы немагчыма кантраляваць. Заяўленне аб тым, што пашкоджаныя рэактары былі пераведзены у стан «халоднага спынення», не мае сэнсу, таму што гэты метад спынення рэактара магчымы толькі пры суцэльнай актыўнай зоне рэактара. Між тым паліва ё першым, другім і трэцім энэграблоках часткова ці цалкам расплаўлена, што вядзе да страты кантролю. Існуе рэальная небяспека, што паказчыкі дасягнуць крытычнага ўзроўню, і гэта прывядзе да ланцуговай рэакцыі.
- Сітуацыя з басейнамі вытрымкі для адапрацаванага паліва застаецца невырашанай. Новыя моцныя землятруссы і занадта шчыльнае захаванне паліўных стрыжняў можа прывесці да новай аварыі з цяжкімі і непрадбачнымі наступствамі. Група экспертаў кабінета міністраў Японіі лічыць, што ё бліжэйшай будучыні ё акеанічнай зоне побач з Японіяй магчымы землятрус магнітудай 9 і, як вынік, цунамі выключнай вышыні. Такая хваля можа абрынуцца не толькі на станцыю Фукушыме, але і на іншыя атамныя станцыі Японіі.
- У паўночна-ўсходніх рэгіёнах краіны сітуацыя ўсё яшчэ выклікае непакой. Нягледзячы на тое, што ўлады спрабуюць запэўніць ё тым, што сітуацыя пад кантролем, не выключана магчымасць сур'ёзнага радыёактыўнага забруджвання. Тысячы людзей былі вымушаны пакінуць радныя мясціны назаўсёды, у тым ліку тыя, хто паехаў з небяспечнай зоны па ўласным жаданні. Гэтыя людзі засталіся без сродкаў да існавання і жывуць ё становішчы няўпэўненасці ё будучым дні.
- У той жа час улады Японіі прымяняюць сур'ёзнасць забруджвання, павялічваюць дапушчальныя паказчыкі забруджвання для дзяцей і

турбуюцца больш аб стварэнні уяўнай нармальнасці, чым аб здароўі мясцовых жыхароў.

- 5 траўня быў спынены для планавай праверкі апошні з 50 прыватных атамных рэактараў Японіі. У гэтым годзе праверка прадугледжвае таксама тэсты і карэкціроўкі, неабходнасць якіх абумоўлена аварыяй у Фукушыме. Нягледзячы на выключэнне ўсіх рэактараў, у краіне не было адзначана недахопа электраэнергіі. Зараз улады і прадстаўнікі атамнай індустрыі жадаюць як мага хутчэй запусціць атамныя электрастанцыі, у той час як сярод насельніцтва ўзрастае жаданне адмовіцца ад гэтага віду электраэнергіі.

Мы лічым, што гэтыя праблемы датычацца не толькі Японіі, але і ўсёй сусветнай грамадскасці, і таму патрабуем ад уладаў Японіі наступнага:

- не запускаяць спыненныя ядзерныя рэактары;
- тэрмінова выдаліць і перамясціць паліўныя стрыжні з моцна пашкоджаных басейнаў вытрымкі;
- неадкладна эвакуіраваць дзяцей з забруджаных раёнаў;
- садзейнічаць стварэнню міжнароднай междысцыплінарнай камісіі пад эгідай ААН для вырашэння сітуацыі ў Фукушыме з нагоды таго, што Тэпко не ў стане вырашыць гэтую праблему.

ПАДПІШЫ ЗАКЛІК